

Праграма рэспубліканскага круглага стала

3 верасня (аўторак)

Заезд і размяшчэнне ўдзельнікаў круглага стала ў гасцініцы «Буг» (вул. Леніна, 2)

4 верасня (серада)

Установа культуры «Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага» (б-р Касманаўтаў, 48)

9:00–10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў круглага стала

10:00–10:20 Адкрыццё круглага стала

Панасюк Сяргей Барысавіч,
*начальнік упраўлення культуры
Брэсцкага аблвыканкама*

Матульскі Раман Сцяпанавіч,
*дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі*

Стрыжэвіч Алена Якаўлеўна,
*дырэктар Брэсцкай абласной
бібліятэкі імя М. Горкага*

10:20–10:50 Тысячагадовая гісторыя Брэста: ад старажытнасці да сучаснасці
Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч, *доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна*

10:50–11:15 Брэст — горад Бібліі: ад Мікалая Радзівіла да Лукаша Дзекуця-Малея

Унучак Андрэй Уладзіміравіч,
*кандыдат гістарычных навук, загадчык
аддзела гісторыі Беларусі новага часу
Інстытута гісторыі НАН Беларусі*

11:15–11:35 Праект «1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў» у кантэксце віртуальнай рэканструкцыі дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі

Кузьмініч Таццяна Васільеўна,
*намеснік дырэктара па інфармацыйных
рэсурсах Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, кандыдат педагагічных навук*

11:35–11:55 Брэсцкія выданні міжваеннага часу – гістарычныя сведкі эпохі

Градоўкіна Ірына Уладзіміраўна, *загадчык навукова-даследчага аддзела бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі*

11:55–12:15 Кнігазборы ўніяцкіх цэркваў г. Брэста XVII–XVIII стст.

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч,
*намеснік дырэктара па навуковай рабоце
Нацыянальнага гістарычнага архіва
Беларусі*

12:15–12:30 Візуальная гісторыя Брэста ў калекцыях фотаздымкаў: знаходкі калекцыянера і краязнаўца

Чайчыц Іван Мікалаевіч,
краязнавец

12:30–13:00 Горад маёй памяці: Брэст першай паловы XX ст. вачыма сведкі і мастака

Губенка Уладзімір Мікалаевіч,
мастак

13:00–14:00 Абед

14:00–14:20 Гісторыя Брэста ў дакументах і матэрыялах з фонду Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага: праблемы збору, вывучэння і захавання

Жэлянгоўская Ірына Іванаўна,
*загадчык аддзела краязнаўчай
літаратуры і бібліяграфіі Брэсцкай
абласной бібліятэкі імя М. Горкага*

14:20–14:40 Брэст у выданнях Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці: публікацыйны вопыт

Каранузава Ганна Генадзьеўна,
*дырэктар установы «Дзяржаўны архіў
Брэсцкай вобласці», кандыдат
гістарычных навук*

14:40–15:00 «18 квартал»: культурна-адукацыйны праект Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея да 1000-годдзя Брэста

Кірылава Ніна Міхайлаўна,
*загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела
Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея*

15:00–15:20 Брэсцкая крэпасць: мінулае, сучаснае і будучае

Бібік Ларыса Рыгораўна,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце
мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая
крэпасць-герой»

15:20–15:40 Жыццё і лёс Берасцейскага замка:
даследаванне і мастацкае
ўвасабленне

**Гладышчук Анатоль
Антанавіч**, кандыдат фізіка-
матэматычных навук, прафесар
Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага
ўніверсітэта, пісьменнік, краязнавец

15:40–16:00 Гістарычная квіз-віктарына па
кнізе «От Берестья до Бреста:
из века в век»: электронны рэсурс
ад фірмы «Эполь софт»

Мароз Валерый Вячаслававіч,
пісьменнік, краязнавец

16:00–16:30 Цырымонія перадачы
электроннага мультымедыйнага
выдання «1000-годдзе Брэста:
праз прызму старадаўніх
дакументаў» установам
культуры Брэсцкай вобласці

Падвядзенне вынікаў круглага
стала

Упраўленне культуры
Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта



БРЭСТ. 1000 ГАДОЎ ГІСТОРЫІ Ў ДАКУМЕНТАХ І МАТЭРЫЯЛАХ

рэспубліканскі круглы стол



**г. Брэст,
4 верасня 2019 г.**